

Аб практыцы правядзення пленумаў партыйных камітэтаў

Н. Е. АУХІМОВІЧ
Сакратар Гомельскага абкома КП(б)Б

У жыцці нашай большэвіцкай партыі, пабудаванай на прынцыпах дэмакратычнага цэнтралізма, роля выбарчых кіруючых партыйных органаў выключна вялікая. Абласныя, гарадскія і раённыя камітэты, выбіраемыя на партыйных канферэнцыях, у прамежку паміж канферэнцыямі ажыццяўляюць кіраўніцтва ўсім палітычным і гаспадарчым жыццём у раёне, горадзе, вобласці.

У сувязі з гэтым выключна вялікае значэнне набываюць пленумы партыйных камітэтаў. Гэта відаць хоць бы з таго, што тэрміны іх склікання вызначаюцца статутам партыі. Калі янасць склікання пленумаў партыйных камітэтаў стала прынцыпам нашай партыйнай работы. Пленум абкома партыі павінен склікацца не раздзей аднаго разу ў тры месяцы, пленумы гаркома і райкомаў партыі — не раздзей аднаго разу ў паўтара месяца.

Рэгулярна склікаемі пленумы партыйнага камітэта, які складаецца з выбранных партыйнай канферэнцыяй найбольш устойлівых членau партыі — работнікаў партыйных і савецкіх органаў, работнікаў навукі і культуры, рабочых і каласнікаў, дае магчымасць бюро партыйнага камітэта тримаць штодзённа непрерывную сувязь з шырокім партыйнымі масамі і апрацца на багацейшы вопыт партыйных актыўісташ, працуючых у розных галінах народнай гаспадаркі, культуры і мастацтва, абагульняць гэты вопыт, ажыццяўляюць калектыўнае кіраўніцтва дзейнасцю партыйнай арганізацыі, гаспадарчым і палітычным жыццём раёна, горада, вобласці.

Пленумы партыйных камітэтаў, якія праходзяць у абстаноўцы шырока разгорнутай крытыкі і самакрытыкі недахопаў і наяўнасці высокага пачуцця адказнасці за становішча работы ў арганізацыі, прадстаўляюць сабою дзейныя органы калектыўнага кіраўніцтва ў нашай партыі.

XIX з'езд Комуністычнай партыі большэвікоў Беларусі, клапоцячыся аб павышенні ўзроўню ўнутрыпартыйнай работы, аваязаў абкомы, гаркомы і райкомы партыі забяспечыць далейшае ўмацаванне і развіццё ўнутрыпартыйнай дэмакратыі, запатрабаваў яшчэ вышэй узняць ролю пленумаў партыйных камітэтаў, паставіўшы перад партыйнымі органамі задачу ўносіць на абмеркаванне пленумаў важнейшыя пытанні партыйнага жыцця, шырока прыцягваць партыйныя актыўы да ўдзелу ў абмеркаванні пытанняў работы партыйных органаў.

Кіруючыся гэтымі ўказаннямі XIX з'езда КП(б) Беларусі, Гомельскі абком КП(б) Б у цяперашні час удзяляе больш увагі рэгулярнаму скліканню, падрыхтоўцы і правядзенню пленумаў абкома, гаркома і райкомаў партыі. І гэта дало свае станоўчыя вынікі. Калі за перыяд паміж IV і V абласнімі партыйнымі канферэнцыямі, г. зн. са снежня 1946 г. па студзень 1949 г. — за два з лішнім гады — было праведзена ўсяго 9 пленумаў абкома, то толькі за 6 месяцаў 1949 года, прайшоўшых пасля V абласнай партыйнай канферэнцыі, ужо праведзена 4 пленумы абкома партыі.

Калі, скажам, Гомельскі гарком партыі за ўвесь 1948 год правеў усяго 7 пленумаў, то за 7 месяцаў, прайшоўшых пасля 10-й гарадской партыйнай канферэнцыі, ужо праведзена 6 пленумаў гаркома КП(б)Б.

Свяцілавіцкі райком партыі ў 1948 годзе правеў усяго 3 пленумы. Больш рэгулярна сталі праводзіцца пленумы партыйных камітэтаў і ў радзе другіх раёнаў і гарадоў Гомельскай вобласці.

У апошні час абком, гарком і райкомы партыі сталі больш сур'ёзна адносіцца да падбору павесткі дня і падрыхтоўкі пленумаў партыйных камітэтаў. На павестку дня пленумаў партыйных камітэтаў ставяцца важнейшыя пытанні жыцця і дзейнасці партыйнай арганізацыі, ад вырашэння якіх залежыць поспех выканання дзяржаўных планаў і дырэктыў партыі і ўрада па чарговых гаспадарча-палітычных задачах. Глыбокое абмеркаванне гэтых пытанняў узнімае на новы, больш высокі ўзровень унутрыпартыйную і партыйна-палітычную работу партыйнай арганізацыі.

На пленумах абкома КП(б)Б, якія адбываліся ў 1949 годзе пасля V абласной партыйнай канферэнцыі, абмяркоўваліся такія пытанні: аб задачах партыйнай арганізацыі вобласці па выкананню дзяржаўнага плана развіцця конегадоўлі; аб кіраўніцтве Речыцкага і Буда-Кашалёўскага райкомаў КП(б)Б соцыялістычнай сімволікай у падрыхтоўцы і правядзенні веснавой сіёўды ў 1949 годзе; аб неадкладных мерах па выкананню трохгадовага плана развіцця грамадскай інфаснай і соціаснай прадуктыўнай жыцця інфагадоўлі; аб ходзе веснавой сіёўды, дзяржаве за пасевамі і падрыхтоўкай да зборкі юніх і нарытовак сельскагаспадарчых прадуктаў; аб работе мясцовай прымусовасці і кромкааперацыі вобласці; аб выкананні пастановы Сената Міністэрства СССР ад 19 красавіка 1948 г. «Аб мерах па палепшэнню арганізацыі, навыканню прадуктыўнасці і спаряджаванню выплаты працы ў калгасах»; аб выкананні пастановы ЦК КП(б)Б ад 23 красавіка 1949 г. «Аб работе Рагачоўскага райкома КП(б)Б».

Падбор пытанняў, якія выносямілі на абмеркаванне пленумаў партыйных камітэтаў, і выбар часу нарадыўся пытанні павінны абмяркоўвацца, у партыйнай работе мае ~~выключна~~ важнае значэнне. Добра прадуманае пытанне, калі яно ўносяцца на павестку дня пленума партыйнага камітэта са спазненнем, можа ператварыцца толькі ў фіксацию і пералічэнне памылак і недахопаў, якія, на жаль, знішчыць ужо позна. Унясенне для абмеркавання пленумам партыйнага камітэта таго ці іншага пытання вельмі рана можа прагучыць пустой дэкларацыяй, пражэкцёрствам, больш таго—адцягнуць партыйную арганізацыю ад вырашэння неадкладных пытанняў данага часу. Удачны ж і своеасовы выбар павесткі дня мабілізуе сілы і энергію партыйнай арганізацыі на вырашэнне галоўнейших чарговых задач, якія стаяць перад раёнам, горадам, вобласцю, мабілізуе ўвагу і энергію комуністаў на вырашэнне неадкладных пытанняў сённяшняга дня і пастановку перспектыўных пытанняў жыцця і дзейнасці партыйнай арганізацыі.

Кіруючыся гэтымі меркаваннямі, бюро абласнога камітэта КП(б)Б, напрыклад, ставячы 27 сакавіка 1949 г. на павестку дня пленума абкома партыі пытанне «Аб задачах партыйнай арганізацыі вобласці па выкананню дзяржаўнага плана развіцця конегадоўлі ў 1949 годзе», зыходзіла з таго становішча, што ў Гомельскай вобласці, як паказалі вынікі 1948 сельскагаспадарчага года, развіццё конегадоўлі і становішча конепагаўлоўя прадстаўляюць сабою самы адсталы ўчастак у работе сельскіх партыйных арганізацый. Пагалоўе коней за пасляваенныя гады аднаўляецца павольна, падзёж не толькі не спыняецца, а ў радзе раёнаў, як Лоеўскі і іншыя, нават расце. Мясцовыя партыйныя арганізацыі, рай-

комы і пярвічныя партарганізацыі змірыліся з падобнай з'явай, і факты знішчэння конепагалоўя не разглядаюць як палітычную і эканамічную дыверсію ворагаў калгаснага ладу. Больш таго, вясна, напярэдадні якой мы абмяркоўвалі гэтае пытанне на пленуме абкома, з'явілася якраз перыядам, калі найбольшая шкода наносілася конегадоўлі з-за варварскай эксплатаціі коней і ў радзе месц з-за дрэннага іх догляду, пры велізарнай нагрузкы, якая падае ў веснавую пасеўную кампанію на конепагалоўе калгасаў.

Пленум абкома КП(б)Б, абмяркоўваючы гэтае пытанне, ускрыў недахопы, памылкі і правалы ў асобных месцах нашай работы ў галіне конегадоўлі, указаўшы райкомам партыі, совецкім і сельскагаспадарчым органам і пярвічным партарганізацыям шляхі выканання дырэктыў партыі і ўрада па пытаннях конегадоўлі. У выніку гэтага мы дабіліся таго, што падзёж коней у 1949 годзе скараціўся ў параўнанні з адпаведным перыядам мінулага года ў 2 разы.

Перад намі стаяць яшчэ велізарныя задачы ў галіне выканання дырэктыў партыі і ўрада па развіццю конегадоўлі. І абкому партыі пастаноўкай і абл меркаваннем гэтага пытання на пленуме удалося мабілізаваць увагу партыйнай арганізацыі на вырашэнне этай задачы.

Аналізуючы вынікі работы сельскагаспадаркі ў 1948 годзе, рэзультаты правядзення веснавой сяўбы, уборкі хлебазадачы і сканчэння сельскагаспадарчага года, бюро абл атама КП(б)Б прышло да вываду, што ўзровень соцыялістычнага спаборніцтва ў перыяд веснавой сяўбы, уборкі і хлебанаўхтоўства ў мінскім годзе быў у калгасах нашай вобласці нізкім. Таму ў сініку 1949 г. напярэдадні веснавой сяўбы мы палічылі неабходным абл меркаваць на пленуме абкома партыі пытанне аб кіраўніцтве Рэчышчага і Буда-Кашалёўскагарайкомаў КП(б)Б соціялістычным спаборніцтвам у падрыхтоўцы і правядзенні веснавой сяўбы ў 1949 г.



**З поўным тэкстам дакумента можна
азнаёміцца ў бібліятэцы**